

Аншлаг на бегавых дарожках. Спартыўная абноўка ўпрыгожыла стадыён «Колас» у Ляхавічах.

Спартыўная абноўка ўпрыгожыла стадыён «Колас». Першымі яе пратэсціравалі ўдзельнікі II адкрытага турніру па лёгкай атлетыцы памяці чэмпіёна Еўропы Генадзія Валюкевіча.



На ўрачыстае адкрыццё капітальна адрамантаванага аб'екта завіталі госці з Мінска, Брэста, прадстаўнікі нацыянальнай каманды Беларусі па лёгкай атлетыцы, абласнога цэнтра алімпійскага рэзерву па лёгкай атлетыцы, кіраўніцтва раёна, ветэраны спорту Ляхавіччыны. Канешне, у цэнтры ўвагі юныя спартсмены, для якіх у краіне і ў нашым раёне робіцца нямала для развіцця творчых і спартыўных здольнасцей. Запоўнены трыбуны, вакол святочная радасная атмасфера, усе ў чаканні ўрачыстага імгнення... Ганаровае права перарэзаць чырвоную стужку дадзена старшыні райвыканкама Мікалаю Марозу, старшыні Беларускай федэрацыі лёгкай атлетыкі неаднаразоваму прызёру Алімпійскіх гульняў Івану Ціхану, майстру спорту міжнароднага класа ў трайным скачку з разбегу Дзмітрыю Валюкевічу – сыну нашага знакамітага земляка чэмпіёна Еўропы Генадзія Валюкевіча. Стужка перарэзана, і пачаўся адлік новай гісторыі стадыёна «Колас».



Чым адзначыўся турнір

Адкрыццё бегавых дарожак супала яшчэ з адной важнай падзеяй у спартыўным жыцці рэгіёна. 23 верасня стартаваў II адкрыты турнір па лёгкай атлетыцы памяці майстра спорту міжнароднага класа, чэмпіёна Еўропы Генадзія Валюкевіча сярод юнакоў і дзяўчат 2007 года нараджэння і маладзейшых. Менавіта юным лёгкаатлетам Брэстчыны пашанцавала першымі паставіць адзнаку якасці абноўленым бегавым дарожкам. І водгукі толькі станоўчыя.

З прывітальным словам да рабят, трэнераў з пажаданнямі паспяховых стартаў, перамог і дасягненняў звярнуліся Мікалай Мароз, Іван Ціхан, Дзмітрый Валюкевіч, благачынны цэркваў Ляхавіцкай акругі протаіерэй Георгій Жытко. Дзмітрый Валюкевіч уручыў пераходны кубак камандзе Ляхавіцкай СДЮШАР – пераможцы ў камандным заліку I турніру памяці Генадзія Валюкевіча.

Усяго дзясятка хвілін на невялікі перапынак, далей міні-трэніроўка, і стартавала спартыўная частка спаборніцтваў. Удзел у ёй узялі каманды з Ганцавіцкага, Івацэвіцкага, Столінскага, Пінскага, Ляхавіцкага раёнаў, горада Баранавічы, Брэсцкіх цэнтра алімпійскага рэзерву і вучылішча алімпійскага рэзерву.

На працягу двух дзён юныя спартсмены вызначалі мацнейшага ў бегу, спартыўнай хадзьбе, скачках. Сярод тых, хто падымаўся на п'едэстал гонару, былі і ляхавічане: у нашай скарбонцы па чатыры залатыя і сярэбраныя медалі і пяць бронзавых. Ва ўпартай барацьбе ляхавіцкая спартыўная дружина другі год запар заняла ганаровае першае месца, такім чынам, пераходны кубак застаўся ў Ляхавічах. Другое месца заваявала Баранавіцкая СДЮШАР, а трэцяе месца – дружина Брэсцкага цэнтра алімпійскага рэзерву. Як адзначыў галоўны суддзя турніру трэнер-выкладчык Ляхавіцкай СДЮШАР Андрэй Іванюценка, галоўны прыз – добры настрой – дастаўся кожнаму з юных спартсменаў, трэнераў, балельшчыкаў і суддзяў.

